


"...Гняздо"

З ЭКСТРЫМАМ



У Палескім драматычным тэатры ставяць купалаўскае "Раскіданае гняздо". Тэатр — малады, гэткі ж малады і рэжысёр-пастаноўшчык — Павел МАРЫНІЧ: шэсць гадоў таму ён скончыў Магілёўскую вучылішча культуры, летась (завочна) — БДУКіМ...

— Павел, пасля размеркавання трапілі ў Пінск з глабальнай ідэяй тэатральны свет перакуліць? Падаецца, перад творцай у 20 з невялікім гадоў не можа быць менш амбіцыйных мэт?

— Праца ў тэатры — даўняя мара. Дзякаваць богу — рэалізаваная... Зворот да Купалы ніякім чынам не звязаны з "дацкай", як вы кажаце, абавязалайкай. Вось ужо трэх гады п'есу выношуваю. Думаю, у маі адбудзецца прэм'ера. Мяркую, атрымаецца гэткая кампазіцыя паводле купалаўскага твора.

— Наколькі ён для вас актуальны? І, калі акцэнтаваць увагу на купалаўскіх сімвалах, што вам як рэжысёру больш даслабоды: сікера Сымона, вянок Зоскі ці скрыпка Данілы?

— Напэўна, усё разам. Але ад скрыпкі я крыху адыходжу... Галоўны

акцэнт раблю менавіта на гняздо — як на архетып сям'і, роднаснасці, нейкага яднання. Сям'я Зяблікаў — гэта сімвал тагачаснай Беларусі. І спроба захавання ўласнай беларускай годнасці для мяне — надзвычай важны момант. Пра гэта і будзе спектакль... Спрабую вывесці на першы план узаемаадносіны Зоскі і Паніча. У рэчышчы п'есы выкарыстоўваю элементы "абагульненых" беларускіх абраадаў, да прыкладу — Купалля...

— Такое сцнічнае "абагульненасе" перацьгтанне нашай абраадавасці для вас гэткае ж надрённае, як і пераасэнаванне Купалавай класікі?

— Так. Мне ў першую чаргу хацелася б звязрнуцца да нацыянальных каранёў, але — пры самым ашчадным стаўленні да першакрыніцы. Лічу наебходным гаварыць з гледачом менавіта на сцнічнай мове Янкі Купалы.

— А сюжэтная лінія "Зося — Паніч" — сацыяльная ці любоўная?

— У большай ступені — любоўная. Мяне вельмі цікавяць іх узаемаадносіны: як яны пазнаёміліся, чаму Паніч кінуў дзячуну?.. А спектакль будзе пачынацца з адлюстравання рэвалюцыйных падзеяў 1905 года... Натуральная, гэта спроба праанализаваць, як паводзілі сябе людзі ў экстремальнай сітуацыі... Словам, спектакль пра сям'ю, пра тыя абставіны, што яе могуць разбурыць.

— Увага да беларускай класікі — пазіцыя прынцыповая?

— Несумненна! Хочацца і "Паўлінку" паставіць, і штосьці з Крагівым...

— І апошнje пытанне, Павел. Вы актыўна рэклamuеце свой тэатр праз сацыяльныя сеткі. Якой бачыце перспектыву такога камп'ютарнага самапіяру?

— Перакананы, што рух наперад тут непазбежны. Бадай, стрымлівае адзінае: тэатр не так даўно адкрыўся, і мы не можам пакуль ахапіць усё...